

**БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ**

**Кафедра общей экологии и методики преподавания биологии**

**Аннотация к дипломной работе**

**«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОРОСЛЕЙ В КАЧЕСТВЕ ТЕСТ-ОБЪЕКТОВ  
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ СИНТЕТИЧЕСКИХ  
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ И МОЮЩИХ СРЕДСТВ»**

**Луцкевич Ольга Дмитриевна,**

**Научный руководитель Адамович Борис Владиславович**

**Минск, 2017**

## РЕФЕРАТ

Дипломная работа 49 с., 9 рис., 20 табл., 41 источников.

ТИПРОДЕЗ, МЕЗОЛЬ-АЛКОЛАЙН П, ТОКСИЧНОСТЬ, *CHLORELLA VULGARIS, EUGLENA GRACILIS*, БИОТЕСТИРОВАНИЕ.

Объект исследования: дезинфицирующее средство Типродез и моющее средство Мезоль-алколайн П.

Цель: определить концентрацию проявления токсического действия дезинфицирующего средства Типродез и моющего средства Мезоль-алколайн П на модельные организмы в биотестах.

Методы исследования: методы биотестирования.

Исследования проводились на биологическом факультете Белорусского государственного университета. С помощью метода биотестирования было определено влияние дезинфицирующего средства Типродез и моющего средства Мезоль-алколайн П на культуры *Chlorella vulgaris* и *Euglena gracilis*. Средства были предоставлены компанией Химтроника. Был оценён эффект при одноразовом и многократном добавлении средств, в различных концентрациях. В результате экспериментов была установлена безопасная концентрация веществ при одноразовом и многократном применении.

## **РЭФЕРАТ**

Дыпломная работа 49 с., 9 мал., 20 табл., 41 крыніц.

ТИПРОДЕЗ, МЕЗОЛЬ-АЛКОЛАЙН П, ТАКСІЧНАСЦЬ, *CHLORELLA VULGARIS, EUGLENA GRACILIS*, БІАТЕСЦІРАВАННЕ.

Аб'ект даследвання: дэзінфікуе сродак Тіпрадез і сродак для мышця Мезоль-алколайн П

Мэта: вызначыць канцэнтрацыю праявы таксічнага дзеяння дэзінфікуе сродкі Тіпрадез і мыйнага сродкі Мезоль-алколайн П на мадэльныя арганізмы ў біятэсты, пры даданні сродкаў кожны дзень.

Метады даследвання: метады біатесціравання.

Даследаванні праводзіліся на біялагічным факультэце Беларускага дзяржаўнага універсітэта. З дапамогай метаду біатесціравання было вызначана ўплыў дэзінфікуе сродкі Типрадез і мыйнага сродкі Мезоль-алколайн П на культуры *Chlorella vulgaris* і *Euglena gracilis*. Сродкі былі прадастаўлены кампаніяй Химтроника. Быў ацэнены эфект пры аднаразовым і шматразовы姆 даданні сродкаў, у розных канцэнтрацыях. У выніку эксперыменту была ўсталяваная бяспечная канцэнтрацыя рэчываў пры аднаразовым і шматразовыム ужыванні.

## **ABSTRACT**

Diploma work 49 p., 9 fig., 20 tables, 41 sources.

**TYPRODESIS, MESOL-ALKOLINE P, TOXICITY, CHLORELLA VULGARIS, EUGLENA GRACILIS, BIOTESTING.**

Object of research: Disinfectant Tiprodes and detergent Mesol-alkoline P

Aim of work: Determine the concentration of the toxic effect of the disinfectant Tiprodes and Mesol-alkoline P detergent on model organisms in biotests, with the addition of funds every day.

Research methods: methods of biotesting.

The research was carried out at the Biological Faculty of the Belarusian State University. Using the method of biotesting, the effect of Tiprodes disinfectant and Mesol-alkoline P detergent on Chlorella vulgaris and Euglena gracilis cultures was determined. The funds were provided by Himtronica. The effect was assessed for single and multiple addition of funds, in various concentrations. As a result of the experiments, a safe concentration of substances was established for one-time and repeated use.